

ПРАДМОВА

«Дыялектны слоўнік Лоеўшчыны» змяшчае лексіку, харектэрную для мясцовай гаворкі сельскага насельніцтва на тэрыторыі паабапал р. Дняпра ў аколіцах г. Лоеўва Гомельскай вобласці. Раён гэты досыць цікавы ў дыялектных адносінах. Гаворка яго займае берагавое становішча ў палескай групе гаворак, да якой яна адносіцца генетычна. На поўначы яна мяжуе з разнастайнымі дыялектнымі гаворкамі наваколля Гомеля, а на ўсходзе — з гаворкамі Чарнігаўскай вобласці. Па слоўнікаваму складу гаворка гэтай часткі Палесся яшчэ не даследавалася. У той жа час навуковая і практычная цікавасць да лексічных багаццяў гэтага старажытнага краю па Дняпры і нізоўі Сожа вельмі вялікая. Геаграфічнае палажэнне рэгіёна (на стыку некалькіх дыялектных груп) абумовіла багацце і разнастайнасць яго гаворкі. У слоўнік уключана не толькі вузка тэрытарыяльная лексіка Лоеўшчыны, але і лексіка яе наваколля.

Гаворка Лоеўскага раёна ў сучасным стане не з'яўляецца аднароднай. Вызначаюцца трывалыя асноўныя групы: гэта гаворка карэнных жыхароў Лоеўшчыны, гаворка перасяленцаў з былой Мінскай і Магілёўскай губерняў і гаворка перасяленцаў з былой Чарнігаўскай губерні.

Бяспрэчна, найбольшую цікавасць мае гаворка карэнных жыхароў Лоеўскага раёна, якая сумяшчае асаблівасці як беларускай, рускай, так і ўкраінскай мовы. Лексіка сельскага насельніцтва гэтай гаворкі ўключана ў слоўнік.

Галоўныя фанетычныя асаблівасці гаворкі наступныя:

У палажэнні пад націскам, акрамя галосных-манафонгаў *i*, *ы*, *у*, *e*, *o*, *a*, падобных да галосных у беларускай літаратурнай мове, у традыцыйнай гаворцы адзначаюцца таксама дыфтонгі: *уо* ў гістарычна новых закрытых складах: *вул*, *куонь*, *стуог*, *суюн* і *іе* на месцы

этымалагічных *ѣ*, *е*: *діед*, *хліеб*, *на сталіе*, *сіем*, *піеч*. Дыфтонг *уо* адзначаецца не толькі на месцы *о* з этималагічнага *о*, але і на месцы галоснага *о* з *҆* (*суюн*); дыфтонг *іе* сустракаецца не толькі на месцы *ѣ*, але і на месцы этималагічнага *е* ў гістарычна новых закрытых складах *сіем*, *піеч* (дыфтонгі ў тэксце слоўніка не абазначаны).

Непаслядоўнасць пераходу *е* з этималагічнага *е* і *҆* ў *о* ў пэўных фанетычных умовах. У лексічна абмежаваных выпадках не назіраецца пераход *е* ў *о* пад націскам перад цвёрдымі зычнымі і ў канцы слова, г. зн. у тых выпадках, дзе фанетычна заканамерны пераход у *о*: *авес*, *мед*, *далека*, *Хведар*, *усе поле*, *мае пісмо*, *твае гасцеванне*, *е работа* і інш. (паралельна ўжываюцца *аўес*, *мёд*, *усё*, *маё*).

Важнай асаблівасцю, якая адрознівае гаворку ад іншых беларускіх і ад паўночнаўкраінскіх гаворак, з'яўляецца пераход этималагічнага *ы* ў *у* пасля губных і губна-зубнога *в* (як пад націскам, так і без націску) у каранях слоў, прыстаўках і канчатках розных часцін мовы ў выніку моцнай лабіялізацыі губных і губна-зубнога *в*: *бук*, *кабула*, *му*, *муш*, *ву*, *вукінула*, *паграбу*.

Вакалізм першага пераднаціскнога складу характарызуецца наступнымі асаблівасцямі:

Наяўнасцю рэштак окання, якое ў гаворцы прадстаўлена як асімілятыўнае, пры супадзенні гукаў *[o]* і *[a]* ў адным галосным *[a]* перад усімі іншымі націскнімі галоснымі: *столом*, але *сталá*, *сталú*, *сталý*; *ногой*, але *нагá*, *нагí*, *назé* і г. д.

Супадзеннем галосных няверхняга пад'ёму *е*, *о*, *а* ў першым пераднаціскнім складзе пасля мяkkіх зычных у *е*, сярэднім паміж *е* і *а* (*[e^a]*).

Вымаўленне галоснага *а* ў першым і другім складзе перад націскам больш працяглее і з выразным павышэннем тону, у выніку чаго робіцца ўражанне найбольшай паўнаважнасці і сілы гэтага складу. Падаўжэнне адбываецца ў пазіцыі перад галоснымі верхняга пад'ёму: *вáзілі*, *рáбіла*, *зá Мікулічы*, *пáсылаць*, *пáдышоў*, *дáкупіцца*, *зáгубíй*.

У сістэме зычных адзначаюцца наступныя асаблівасці:

Адсутнасць аглушэння звонкіх зычных у становішчы

перед глухімі і на канцы слова: *гроб, боб, сад, клад, нож, мороз, суседка, лёгка, ражка, казка* і інш.

Асаблівая артыкуляцыя губных, якая прайўляеца ў іх напружанасці і моцным агубленні. Губныя ў гаворцы з'яўляюцца гукамі з моцнай лабіялізацыяй, у тым ліку і зычны *в*.

У гаворцы адсутнічае такая важная асаблівасць беларускіх гаворак, як дзеканне — вымаўленне мяккага *д'* з свісцячым адценнем (*дэ*). Акад. Я. Ф. Карскі гэту агульнабеларускую рысу (дзеканне разам з цеканнем) лічыў «самай харектэрнай рысай беларускага кансанантызму» і тут жа падкрэсліваў, што яе няма толькі ў некоторых берагавых гаворках, пераважна паўднёва-ўсходніх, часткова ўсходніх і паўночных. У нашых гаворках зараз цеканне назіраецца: *детка, деўка, прыходіў, дядька, але ѿтка, цертушка, прыдіце* і г. д.

Не менш важнай асаблівасцю кансанантызму гаворкі з'яўляеца ацвярдзенне губных зычных. Як вядома, у беларускіх гаворках гэта зацвярдзенне абмяжоўваецца становішчам перад *j* і ў канцы слова: *сем, сып, голуб, н'у, б'у*. Зацвярдзенне захапіла становішча перад галоснымі *[a]* з *я* і *[o]* з *[e]*. Але гэтыя галосныя заўсёды знаходзяцца пасля мяккіх зычных, таму паміж цвёрдымі губнымі і галоснымі *[a], [o]* з'яўляеца *[j]: м'аса, м'ала, н'атніца, н'атка, жараб'онак, прый'оз* і г. д.

З марфалагічных асаблівасцей найбольш істотнымі з'яўляюцца:

Рэшткі раней прадуктыўнай катэгорыі парнага ліку: *две хаці, две сестрэ, две пісьме, две сераде* і інш.

Рэшткі форм клічнага склону: *Тане, Каце, чалавеча, Іване*.

Ужыванне ў вінавальнym склоне множнага ліку форм на *-ы, -і* для назоўнікаў, якія абазначаюць не толькі неадушаўлённыя прадметы (*па ягады, па косці*), але і адушаўлённыя, галоўным чынам жывёл (*па валы, даіць коровы, пагналі коні*) і нават асоб (*дадуць грабцы, пакарміў деци*).

Частковое захаванне архаічных форм давальнага і меснага склону множнага ліку: *к пастухом, к рыбаком, у стогóх, на дворóх*.

Наяўнасць кароткай формы прыметнікаў і ўжыванне яе ў ролі азначэння: *холодну воду, нечысту сілу* і інш.

«Слоўнік» складзен на матэрыяле адной гаворкі, якая

вывучалася аўтарам з 1960 па 1980 год. Асноўным метадам зборання лексічнага матэрыялу было назіранне і фіксацыя дыялектнай вуснай мовы, а таксама апытанне (пры зборанні лексікі з канкрэтным значэннем). Дыялектныя слова адабраны дыферэнцыяльна ў адносінах да беларускай літаратурнай мовы. У слоўніку змешчана наступная лексіка:

Словы з дыялектнымі карэннымі марфемамі: *хвішка*, 'моцны халодны дождж ці снег з ветрам'; *хатылле* 'рызё', *лахманы*; *плаўны* 'бакены' і інш.

Словы, якія адразніваюцца ад адпаведных слоў беларускай літаратурнай мовы сваёй марфалагічнай структурай: *нáкуль* 'пакулле', *полónня* 'палонка', *памінак* 'памяць', *па-наські* 'па-нашаму' і інш.

Словы, якія адразніваюцца фанематычна: *учóра*, *корóмісель* 'каромысел', *выйшня* 'вішня', *вісокі* 'высокі', *палусáднік* 'палісаднік', *халасцік* 'халасцяк', *бацілы* 'бахілы', *бáнак* 'банк' і інш.

Словы з акцэнталагічнымі асаблівасцямі: *падсціл* 'подсціл', *падўст* 'подуст', *холо́сты* 'халасты', *хóладна* 'халодна' і інш.

Словы з граматычнымі адразненнямі: *палуклінік* м. р. 'паліклініка', *верёння* ж. р. 'варэнне', *тон* м. р. 'тона'.

Словы, якія не адразніваюцца ад слоў беларускай літаратурнай мовы сваім гукавым складам, але ў гаворцы маюць іншае значэнне: *цикáвы* 'акуратны', *паддёўка* 'ніжня спадніца'.

Словы, якія часткова адразніваюцца ад слоў беларускай літаратурнай мовы сваёй семантыкай: *падўшка* 'падушка' і 'пярына'; *падымáцца* 'падымацца' і 'распачынаць зборы, падрыхтоўку да чаго-небудзь'.

Словы са стылістычнай афарбоўкай, якія ў слоўніках літаратурнай мовы кваліфікуюцца як абласныя, устарэлыя, простанародныя: *бабка* 'павітуха', *байструк* 'пазашлюбнае дзіця'.

Словы з асаблівасцямі ў адносінах сінтаксічнага сполучэння з іншымі словамі: *паблагадарыць* (каму) *ему*.

Словы, агульныя са словамі ў рускай літаратурнай мове, якія шырока распаўсюджаны ў гаворцы: *пальзіцельны* 'карысны', *памрачэнне* 'галавакружэнне', *панадобіцца* 'спатрэбіцца'.

Фразеалагізмы, якія адсутнічаюць у беларускай літаратурнай мове або маюць іншае значэнне ці іншую су-

вязь паміж кампанентамі: *павуедаць гаршкі* 'прагна пасці', *зайца скакаць* 'быць у цеснаце'.

Асобнымі самастойнымі артыкуламі змешчаны ў слоўніку слова, утвораныя ад пералічаных вышэй груп. Гэта тлумачыцца своеасаблівасцю дыялектнага словаўтварэння, а таксама адсутнасцю невытворнай асновы для многіх дыялектных слоў, напрыклад: прадуктыўнае ўтварэнне дзеясловаў з прыстаўкай *nana-*, якая мае значэнне працягласці дзеяння: *napanякатаць*, 'паплакаць, пакрычаць', *napanазаць*, *napanобрываць* і інш.; суфікс *-енн-* у прыметніках для абазначэння вышэйшай ступені якасці: *наганенны, красівенны, бальшэнны*; суфіксы *-енечак-, -есенечк-, -юпесенечачк-*: *маленечачкі, малесенечкі, малюпесенечкі*.

У слоўніку знайшла сваё адлюстраванне самая разнастайная па свайму значэнню лексіка: назвы прадметаў ужытку, назвы страў, вопраткі, абутку, прадстаўнікоў жывой і прадметаў нежывой прыроды, сельскагаспадарчыя тэрміны, тэрміны роднасці і інш. Шырока прадстаўлены назвы дзеянняў, стану, якасці, уласцівасцей і прымет прадметаў.

Слоўнік адносіцца да тыпу тлумачальна-перакладных. Прымяняюцца трох способы тлумачэння:

1. Дыялектныя слова, значэнні якіх поўнасцю супадаюць са значэннем іх адпаведнікаў у беларускай літаратурнай мове, тлумачацца пры дапамозе гэтых адпаведнікаў, напрыклад: *паберажыцца* 'паберагціся', *павімерхацца* 'прагаладацца'.

2. Дыялектныя слова, значэнні якіх не супадаюць са значэннямі слоў у літаратурнай мове, тлумачацца апісальна: *падаўніна* 'тое, што было калісь, што даўно мінула'; *паджэнішнік* 'дружка жаніха' і інш.

У некаторых выпадках слова забяспечваюцца камбінаваным тлумачэннем—спалучэннем перакладу з дэталёвым апісаннем: *павекаваць* 'звекаваць, доўга пражыць на адным месцы'; *пакрэпіцца* 'падсілкавацца, падмацацца ядой'.

Рэестравыя слова размешчаны ў алфавітным парадку з граматычнымі паметамі. Падаюцца ўсе часціны мовы (знамянальныя і службовыя). Фанетычныя варыянты рэестравых слоў не прыводзяцца, яны паказаны ў ілюстрацыйным матэрыяле. З граматычных памет для назоўнікаў указваецца род. Қалі слова ўжываюцца ў форме

толькі адзіночнага або множнага ліку, ставіцца: *адз.* або *мн.* Для дзёяслоўяў вызначаецца трыванне: закончанае або незакончанае. Некаторыя слова гаворкі маюць стылістычныя паметы і паметы эмацыянальнай ацэнкі, якія прыводзяцца пасля граматычных. Шырока выкарыстаны ілюстрацыйны матэрыял. Пасля знака Δ падаюцца ўстойлівия словазлучэнні без падзелу на ўласна фразеалагізмы і тэрміналагічныя спалучэнні.

АБСЛЕДАВАНЫЯ НАСЕЛЕНЫЯ ПУНКТЫ

Бывальскі с/с, вв. Бывалькі, Дзяражычы, Цясны.

Казярожскі с/с, вв. Казярогі, Крупейкі, Мохаў.

Карпаўскі с/с, в. Карпаўка.

Малінаўскі с/с, в. Вулкан.

Пярэдзелкаўскі с/с, вв. Барэц, Первамайск, Пярэдзелка.

Ручаёўскі с/с, в. Ручаёўка.

Страдубскі с/с, вв. Рудня Марымонава, Чаплін.

Сяўкоўскі с/с, в. Сяўкі.

ПРЫНЯТЫЯ СКАРАЧЭННІ

абразл. — абразлівае

адз. — адзіночны лік

адм. — адмоўны

анат. — анатамічнае

арх. — архаічнае

асаб. — асабовы

асудж. — асуджальнае

безасаб. — безасабовы

вык. — выказнік

выкл. — выклічнік

груб. — грубае

дзеепрым. — дзеепрыметнік

дзеепрысл. — дзеепрыслоўе

дзеясл. — дзеяслоў

ж. — жаночны род

займ. — займеннік

зак. — закончанае трыванне

зб. — зборны

злучн. — злучнік

з нар. — з народнай

зняважл. — зняважлівае

іран. — іранічнае

ляянк. — лаянкаве

ліч. — лічэбнік

м. — мужчынскі род

мадальн. — мадальнае

мн. — множны лік

н. — ніякі род

неадабр. — неадабральнае

незак. — незакончанае трыванне

памянш. — памяншальнае

перан. — пераноснае

прым. — прыметнік

прыназ. — прыназоўнік

прысл. — прыслоўе

пабочн. слова — пабочнае слова

спец. — спецыяльнае

субст. прым. — субстантыўіраваны прыметнік

узмацн. — узмаціяльны

у знач. наз. — у значэнні назоўніка

уст. — устарэлае

часц. — часціца